

Субота

29

кастрычніка  
1960 г.

Цана 10 кап.

# Беларускі УНІВЕРСІТЭТ

Орган парткома, рэктарата, мясцома, камітэта ЛКСМБ  
і прафкома Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя У. І. Леніна

Камуністы і камсамольцы! Будзьце ў авангардзе ўсенароднай барацьбы за выкананне рашэнняў XXI з'езду КПСС, за пабудову камунізма ў СССР.

(З заклікаў ЦК КПСС да 43-й гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі)

## У АВАНГАРДЗЕ БАРАЦЬБЫ ЗА НОВАЕ, ПЕРАДАВОЕ

(са справаздачна-выбарчага партыйнага сходу ўніверсітэта)

☆☆☆

☆☆☆

### Партыйную работу—на вышэйшую ступень!

(Са справаздачнага даклада сакратара парткома А. А. Волка)

### Выдатныя перспектывы

(З выступлення міністра вышэйшай, сярэдняй спецыяльнай і прафесійнай адукацыі БССР М. В. Дарашэвіча)

Пераварачуць ў жыццё гістарычныя рашэнні XXI з'езду КПСС, рэктарат і партыйны камітэт, дэканаты, кафедры, пярвічныя партыйныя арганізацыі нямаюць зрабілі для таго, каб узняць на новую, больш высокую ступень вучэбна-вытворчую работу ва ўніверсітэце.

Прайшло нямногім больш года пасля прыняцця Закона аб перабудове вышэйшай школы. Гэта быў час пошукаў найлепшых шляхоў ажыццяўлення паграбаванняў партыі і народа. Ва ўніверсітэце пачата падрыхтоўка кадраў па новых спецыяльнасцях — радыёфізіцы, радыёэлектроніцы, вылічальнай матэматыцы. У сувязі з гэтым створаны і пачынаюць разгортваць работу новыя навуковыя і вучэбныя лабараторыі: вылічальны цэнтр, навуковыя лабараторыі па радыёхіміі і фотасінтэзу. Створаны новыя кафедры і пры іх ствараюцца лабараторыі па ядзернай фізіцы і выкарыстанню атамнай энергіі ў мірных мэтах, мікрабіялогіі, геалогіі і глебазнаўству. Значна палепшылася паспяховаць. Калі ў летнюю экзаменацыйную сесію 1958—1959 навучальнага года колькасць неспяваючых студэнтаў I—IV курсаў складала 16,5 працэнтаў, а пропускі заняткаў без уважлівых прычын—27,000 гадзін, то ў мінулым навучальным годзе гэтыя паказчыкі знізіліся да 13,9 працэнта і 22,100 гадзін пропуску. Аднак на радзе факультэтаў паспяховаць пакаідае яшчэ жадаць лепшага. Асабліва гэта датычыць матэматычнага факультэта. Паспяховаць на матфаку не палепшылася, а пагоршылася. Калі ў 1958—1959 навучальным годзе яна дасягала 82,3 працэнта, то ў 1959—1960 годзе знізілася да 78,4 працэнта.

Фарміраванне савецкага маладога спецыяліста, як гэтага патрабуе ад нас партыя, павінна праводзіцца ў гарманічным спалучэнні вучобы з грамадска-карыснай працай. Добра папрацавалі студэнты на калгасных палях Дзяржынскага раёна. Вось, напрыклад, што піша пра студэнтаў аддзялення журналістыкі старшыня калгаса «Кастрычніцкая рэвалюцыя» тав. А. Г. Кулікоўскі: «За час знаходжання ў калгасе студэнты другога курса зарэкамендавалі сябе працавітымі, свядомымі людзьмі. Група працавала на самым адказным для калгаса ўчастку—сіласаванні кукурузы. Дзякуючы ім у калгасе поўнасьцю ўбрана кукуруза. Неабходна адзначыць, што студэнты праявілі камуністычную свядомасць, высокую дысцыплінаванасць у працы. Прыныповаць, маральная чыстата — асноўная вартасць усёй групы журналістаў. Яны актыўна прымалі ўдзел у выпуску насценных газет і ва ўсім грамадскім жыцці калгаса».

Але было б няправільным закрываць вочы на абуральныя факты панска-пагардлівых адносін да фізічнай працы з боку асобных студэнтаў. Гэта адносіцца да некаторых студэнтаў I групы III курса рускага аддзялення філалагічнага факультэта.

За справаздачны перыяд ажыццявілася навуковая работа. Вучоныя ўніверсітэта ў бягучым годзе распрацавалі рад актуальных праблем, якія маюць буйнае народнагаспадарчае і тэарэтычнае значэнне.

Узрастае ўдзельная вага комплекснай тэматыкі. У плане наву-



ковых работ за 1959 год з 270 навуковых работнікаў 219 чалавек удзельнічала ў распрацоўцы комплексных праблем. У цэлым па ўніверсітэце за 1959 год было апублікавана звыш 250 работ усіх відаў агульным аб'ёмам у 578 друкаваных лістоў. Сур'ёзнай з'явай у навуковым жыцці ўніверсітэта з'яўляецца выхад у свет раду буйных калектывных работ. Побач з гэтым выйшлі ў свет манаграфічныя даследаванні і вучэбна-метадычныя дапаможнікі раду навуковых работнікаў рознастайных кафедраў.

Радасным фактам у навуковым жыцці ўніверсітэта з'яўляецца таксама тое, што за 10 месяцаў бягучага года абаронена 18 дысертацый, з іх 4 доктарскія.

Нам неабходна ў будучым працягнуць няспынны клопат аб павышэнні ўзроўню кіраўніцтва падрыхтоўкай спецыялістаў кафедрамі, аб паспяховым і якасным асвятленні аспірантамі дысертацыйных тэм, праводзіць сістэматычную работу па падрыхтоўцы і залічэнню ў аспірантуру таленавітай моладзі з ліку выпускнікоў ўніверсітэта, праявіўшых сябе на практычнай рабоце.

Важнейшым участкам усёй партыйнай работы з'яўлялася ідэалагічная. У лютым быў праведзен адкрыты партыйны сход з пытаннем «Аб ролі партыйнай і грамадскіх арганізацый ўніверсітэта ў камуністычным выхаванні студэнтаў». Ва ўніверсітэце праведзена каля 40 масавых мерапрыемстваў, прысвечаных юбілейным датам, а таксама студэнцкім вечарам, творчыя сустрэчы і г. д.

### Размяркоўваць спецыялістаў строга па плану

(З выступлення М. П. Халімановіча, дэкана фізфака.)

У новых вучэбных планах указваецца, што спецыялізацыя студэнтаў павінна пачынацца пасля трэцяга курса, улічваючы патрэбнасці ў спецыялістах адпаведнага профілю. Аднак на практыцы мы не ведаем, што ад нас патрабуецца нават у бягучым годзе, а не толькі на некалькі год уперад. У мінулым навучальным годзе план размеркавання мяняўся тройчы і кожны раз прапаноўваліся розныя лічбы, прычым апошнія лічбы былі атрыманы за некалькі дзён да размеркавання, калі ўжо было немагчыма пра-

Партыйны камітэт ўніверсітэта ў справаздачны перыяд значную ўвагу ўдзяліў пытанням далейшага паляпшэння марксісцка-ленінскай вучобы прафесараў, выкладчыкаў, лабаранцкага і адміністрацыйна-гаспадарчага персаналу.

Як і ў мінулыя гады, арганізавана, на высокім ідэйна-тэарэтычным узроўні праводзілі работу семінары пад кіраўніцтвам доктара філасофскіх навук В. І. Сцяпанавы і А. В. Кірсанавы. Побач з імі вялікай папулярнасцю ў удзельнікаў карысталіся ў мінулым годзе філасофскі семінар біелагаў, якім кіраваў дацэнт А. І. Ляўко, і семінар па міжнароднаму камуністычнаму руху навуковых работнікаў геафака (кіраўнік Д. Б. Мельцар).

Актыўным памочнікам партарганізацыі ўніверсітэта быў друк. Акрамя шматтыражкі «Беларускі ўніверсітэт» выходзіла звыш 40 насценных газет. На старонках «Беларускага ўніверсітэта» рэгулярна і па-дзелавому асвятляліся пытанні партыйнага і камсамольскага жыцця. Заслугоўваюць увагі матэрыялы газеты аб выхаванні маладых камуністаў, матэрыялы аб перабудове сістэмы вышэйшай адукацыі, аб вучобе ў сетцы партыйнай асветы.

Сур'ёзным недахопам у рабоце рэдакцый газеты «Беларускі ўніверсітэт» з'яўляецца тое, што яна друкавала вельмі мала крытычных выступленняў.

Як і ў мінулым годзе лепшай насценнай газетай ўніверсітэта была газета біялагічнага факультэта «За мічурынскую біялогію» (рэдактар Т. Рыбіна). Гэтая газета заняла першае месца на аглядзе насценных газет вышэйшых навучальных устаноў Мінска.

Выхаванне высокаадукаваных і ўсебакова развітых спецыялістаў патрабуе адпаведнай пастаноўкі культурна-масавай работы. Яе цэнтрам у нас ва ўніверсітэце павінна быць праўленне клуба. На жаль, з-за слабасці матэрыяльнай базы праўленне клуба, нягледзячы на рашэнні парткома і мясцома, абмяжоўвае сваю дзейнасць толькі работай ўніверсітэцкіх гурткоў: харавога, драматычнага, танцавальнага, музычнага і іншых.

Пярвічныя партыйныя арганізацыі, партком вялікую работу па выхаванню камуністаў і беспартыйных. Усё гэта ў цэлым забяспечыла авангардную ролю камуністаў ў барацьбе за новае, перадавое.



Днямі ў Маскве адбылася нарада міністраў і старшынь калітэтаў вышэйшай адукацыі. На ёй абмяркоўвалася пытанне аб 20-гадовым плане падрыхтоўкі спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі. На нарадзе былі прызнаны тры асноўныя тыпы вышэйшых навучальных устаноў: ўніверсітэты, політэхнічныя інстытуты і сельскагаспадарчыя ВНУ. Мінімальны кантынгент студэнтаў вызначан адпаведна ў тры, пяць і паўтары—дзе тысячы для кожнага з гэтых тыпаў вышэйшай школы.

Дваццацігодка падрыхтоўкі кадраў вышэйшай кваліфікацыі адкрывае выдатныя перспектывы для развіцця навукі ў нашай рэспубліцы. Вядучая роля ў гэтых

адносінах належыць ўніверсітэту. Колькасць студэнтаў стацыянара ў 1980 годзе павялічыцца ў 3,6 раз, гэта значыць, дасягне 10—12 тысяч чалавек.

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт павінен стаць цэнтрам падрыхтоўкі навуковых кадраў як для старэйшых класаў сярэдняй школы, так і для вышэйшых навучальных і навукова-даследчых устаноў і для народнай гаспадаркі рэспублікі.

Калектыв ўніверсітэта дасягнуў пэўных поспехаў у сваёй навуковай рабоце. Так, напрыклад, выдавецтва выпусціла за год 250 назваў кніг. У колькасці адносінах гэта добра. Але трэба, каб ваша навуковая прадукцыя і ў якасных адносінах была на высокім узроўні, каб на кнігі ўніверсітэцкіх супрацоўнікаў быў вялікі попыт у магазінах.

Важная роля належыць ўніверсітэту і ў падрыхтоўцы маладых навуковых кадраў. На жаль, многія акадэмікі і члены-карэспандэнты за доўгія гады працы ва ўніверсітэце не падрыхтавалі сабе дастойнай змены. Не выконваецца план прыёму і выпуску аспірантаў. Многія аспіранты заканчваюць аспірантуру без абароны кандыдацкіх дысертацый.

Трэба больш працаваць па падборку паступаючых ва ўніверсітэт. На Украіне, напрыклад, у педінстытуты 13 працэнтаў студэнтаў прыняты на пачатках калгасаў. Важнай задачай супрацоўнікаў ўніверсітэта з'яўляецца паляпшэнне выхаваўчай работы.

### Прычыны нашых недахопаў

(З выступлення Г. А. Павецьева, прарэктара па навуковай рабоце)

Ва ўніверсітэце склалася цяжкае становішча з падрыхтоўкай кадраў не толькі для рэспублікі, але і для самога ўніверсітэта. Якія галоўныя прычыны гэтага? Расшыраючы за апошнія два—тры гады ўніверсітэт, галоўным чынам за кошт прыродазнаўчых факультэтаў, мы не забяспечылі гэтае расшырэнне адпаведнай падрыхтоўкай кадраў праз аспірантуру. Возьмем, напрыклад, матэматычны факультэт. План набору студэнтаў тут з кожным годам павялічваецца, а набор аспірантаў сістэматычна зніжаецца, хоць па дакладных дысцыплінах у аспірантуру можна залічваць адразу



пасля заканчэння ўніверсітэта.

Мала гэтага. Як правіла, на прыродазнаўчых факультэтах заканчваючы аспірантуру доўга не абараняюць дысертацыі. Чаму гэта так? Галоўная прычына ў тым, што аспіранты перагружаны педагагічнай работай.

Другая прычына слабара росту кадраў—слабая матэрыяльная база. Каб аспірант мог паставіць дослед, яму патрэбна рабочае месца, неабходнае абсталяванне, а гэтага якраз не хапае.

І, нарэшце, апошняе. Развіццё навукі, навуковыя даследаванні патрабуюць адпаведных кадраў. Мы просім Міністэрства дапамагчы нам і зацвердзіць штаты праблемных лабараторый, каб мы маглі падабраць кадры і паспяхова вырашаць навуковыя праблемы.



# У АВАНГАРДЗЕ БАРАЦЬБЫ ЗА НОВАЕ, ПЕРАДА

(са справаздачна-выбарчага партыйнага сходу ўніверсітэта)

☆☆☆

## Паляпшаць выхаваўчую работу

(З выступлення рэктара ўніверсітэта акадэміка А. Н. Сеўчанкі)

Неабходна карэным чынам палепшыць падрыхтоўку навуковых кадраў, асабліва на прыродазнаўчых факультэтах. У дакладзе і ў спрэчках правільна адзначалася, што нашы акадэмікі, якія працуюць на хімфаку, не клапаціліся аб падрыхтоўцы навуковай змены.

У сувязі з пераходам на новыя вучэбныя планы, у якіх значнае месца адводзіцца практыцы, дэканам факультэтаў ужо цяпер трэба падумаць, як яны будуць ажыццяўляць кіраўніцтва гэтай практыкай. У гэтым годзе журналісты, а потым і студэнты іншых факультэтаў паедуць на шасцімесячную практыку. З імі паедуць і выкладчыкі. Гэтая акалічнасць патрабуе сур'ёзнай папярэдняй падрыхтоўкі, патрабуе, каб кіраўніцтва практыкай было аператыўным і кваліфікаваным.

Мы павінны выходзіць студэнтаў у духу высокай марксісцка-ленінскай свядомасці. Многія нашы выпускнікі добрасумленна працуюць на розных участках народнагаспадарчага і культурнага будаўніцтва. Але ёсць факты, якія



сведчаць аб тым, што мы яшчэ дрэнна выходзім студэнтаў. Выкладчыкі не павінны абмяжоўвацца толькі чытаннем лекцый. Яны павінны быць сапраўднымі выхавальцамі, цікавіцца жыццём студэнтаў па-за сценамі вучэбных аудыторый.

## Спалучаць вучобу з грамадскай працай

(З выступлення Р. А. Малюковіча, сакратара камітэта камсамола)

Камсамольская арганізацыя ўніверсітэта пад кіраўніцтвам партыйнай праробіла вялікую работу па выхаванню студэнцтва, па паліпшэнню падрыхтоўкі маладых спецыялістаў. Нашы студэнты сумяшчалі вучобу з актыўным удзелам у вытворчай працы на будаўніцтве галоўнага корпуса, маладзёжнага стадыёна, газаспровада. Бюро гаркома ЛКСМБ адзначыла добрую работу нашых студэнтаў і прызнала за імі першае месца. Бюро гаркома падтрымала нашу ініцыятыву па падрыхтоўцы рабочых у ўніверсітэт і прапанавала ўсім ВНУ Мінска падтрымаць яе.

Аднак у нашай рабоце ёсць многа ўпущэнняў. Дастаткова сказаць, што 313 студэнтаў у летнюю экзаменацыйную сесію атрымалі незадавальняючы адзнакі. Здараюцца выпадкі парушэння дысцыпліны, амаральныя учынкi. Галоўная прычына заклячаецца ў тым, што камсамольская арганізацыя недастаткова займаецца выхаваннем студэнтаў, слаба праводзіла індывідуальную выхаваўчую работу.

Многія выкладчыкі ўніверсітэта нямаюць увагі ўдзяляюць рабоце ў вучэбных групах, дапамагаюць камсамольскім групам выходзіць моладзь (Нахімоўская, Зяцкоў і інш.). Аднак так робяць не ўсе. Напрыклад, на матэматычным факультэце дэкан і яго намеснік не лічаць патрэбным для сябе прысутнічаць на камсамольскіх сходах. Не выпадкова, што стан вучобы і грамадскай работы на матфаку горшы, чым на іншых факультэтах. Тут наогул грэблівя



адносяцца да думкі грамадскасці. Напрыклад, стыпендыі размяркоўваюць намеснік дэкана і старшыня прафбюро.

Многа памылак дапускаецца намi пры размеркаванні выпускнікоў пасля заканчэння ўніверсітэта. Камісіі па размеркаванні павінны ведаць магчымасці кожнага выпускніка і накіроўваць яго туды, дзе ён прынясе больш карысці. У нас жа здараецца, што кіраўнікі некаторых арганізацый патрабуюць не спецыяліста, а таго або іншага выпускніка, здольнасцей якога яны не ведаюць.

Многія выпускнікі не з'яўляюцца па прызначэнню, а асядаюць у Мінску. Напрыклад, нам вядома, што ў цяперашні час у Мінску знаходзіцца каля ста нашых выпускнікоў.



## Правільна размяркоўваць свой час

(З выступлення т. Грыбава, студэнта I курса фізфака)

Першакурснікі вельмі ўважліва прыслухоўваюцца да таго, што раіць старэйшыя таварышы, выкладчыкі. Гэтыя парады, як правіла, розныя. Але вось мы аднойчы падлічылі, і выявілася, што каб выканаць усе дадзеныя нам парады, патрэбна не менш 48 гадзін у суткі. Значыць, нам не хапае галоўнай парады — як размеркаваць правільна свой вольны час, каб за гады вучобы паспець зрабіць і вывучыць як мага больш для таго, каб стаць сапраўднымі спецыялістамі.

☆☆☆

## Гультаям не месца ва ўніверсітэце

(З выступлення Р. В. Булацкага, намесніка дэкана філалагічнага факультэта)

У справаздачным дакладзе ўпаміналася, што на філалагічным факультэце з году ў год пагаршаецца паспяховаць студэнтаў. Аднак дакладчык ні слова не сказаў аб умовах, у якіх працуе факультэт, хоць гэтыя ўмовы з'яўляюцца найгоршымі. Ёсць загад міністэрства аб паліпшэнні падрыхтоўкі журналістаў. Аднак умовы нашай работы не даюць магчымасці паспяхова выканаць яго. Мы, напрыклад, ніяк не даб'ёмся арганізацыі кабінета газетнай тэхнікі. Ёсць лабарант, але яму няма дзе працаваць. Ёсць загад рэктара аддаць нам адзін з вызваліўшыхся пакояў, але праз чатыры дні гэтае памяшканне у нас адымаюць.

На факультэце ёсць студэнты, якія зусім не жадаюць вучыцца, грэбуюць сваімі абавязкамі, да ўсяго адносяцца пагардліва. Аднак пазбавіцца ад іх мы не маем магчымасці. У нас напрыклад, займаецца студэнтка Маркава, якая скажыць паступіла на стачынаар, не прайшла па конкурсу і была залічана на завочны факультэт, аднак хутка была чыёй-сыці добраю рукой пераведзена на



дзённае аддзяленне. Вучыцца яна дрэнна, нядаўна арганізавала групу з 19 чалавек, якая хацела сарваць здачу заліка. Студэнт аддзялення журналістыкі Куляшоў ў час паступлення ва ўніверсітэт выдаў сябе за кандыдата партыі; у час вучобы сістэматычна прпускаў заняткі, дрэнна вучыўся, за што быў выключан з ўніверсітэта загадам рэктара № 242 у лі-

пені 1960 года. У кастрычніку загадам № 298 ён зноў адноўлен. Пасля аднаўлення ва ўніверсітэце Куляшоў ні разу не па'явіўся на занятках.

Студэнтка Жыдовіч паступіла спачатку на біялагічны факультэт і правучылася там год. Потым, па патрабаванню яе бацькі, яе перавялі на філфак. На працягу трох год вучобы яна не здала своечасова ніводнай сесіі. Студэнтка Вазжаннікава з году ў год не здае сесіі, але атрымлівае стыпендыю. Яна рассылае скаргі ва ўсе інстанцыі, паклёпнічае на выкладчыкаў, якія, нібыта вінаваты ў тым, што яна дрэнна вучыцца. Усе пералічаныя студэнты з'яўляюцца самымі сапраўднымі дармаедкамі, з якімі недастаткова весці толькі выхаваўчую работу. Патрэбны і адміністрацыйныя меры, перавыхаванне працай. Мы настайваем на задавальненні патрабавання партыйнага сходу факультэта, які вынес рашэнне аб адлічэнні некаторых студэнтаў, грэбуючых вучобай і працай, з ўніверсітэта на два гады для работы ва ўмовах вытворчасці.

## Рыхтаваць кваліфікаваныя навукова-педагагічныя кадры

(З выступлення Р. С. Маханька, выкладчыка гісторыі КПСС)

Да апошняга часу, калі мы гаварылі аб недахопах у навуковай і вучэбнай рабоце, галоўную ўвагу звярталі на стварэнне матэрыяльнай базы для гэтай работы. З уступленнем у строй новага будынка ўніверсітэта ствараюцца найлепшыя ўмовы для плённай навуковай дзейнасці.

Але цяпер наспяваюць больш складаныя пытанні, якія прадстаіць вырашыць. Я маю на ўвазе падрыхтоўку кваліфікаваных навуковых і педагагічных кадраў. На гэтым участку ў нас справы абстаіць яўна незадавальняюча, асабліва на прыродазнаўчых факультэтах. На хімічным факультэце, напрыклад, у сувязі з уходам у АН БССР трох акадэмікаў (Графееў, Ярмоленка і Паўлючэнка) засталіся два прафесары і некалькі дацэнтаў, якія не ў стане забяспечыць не толькі разгортвання сур'ёзнай навуковай работы ў праблемных лабараторыях, якія у нас ствараюцца, але ў сувязі з вялікай перагружанасцю не могуць паспяхова весці педагагічную работу. На хімфаку цяпер лекцыйныя курсы даручаюцца работнікам, якія не маюць вучоных ступеняў і званняў. У будучым, у сувязі з расшырэннем ўніверсітэта і, у прыватнасці, хімфака гэтыя абставіны могуць прывесці да вялікіх зрываў, калі своечасова не выправіць становішча.

Такое-ж становішча і на іншых факультэтах. Рост маладых навуковых кадраў ідзе вельмі павольна. На хімічным факультэце, напрыклад, 30 аспірантаў не абаранілі дагэтуль дысертацыі, хоць пасля заканчэння імі аспірантуры



прайшоў даволі значны адрэзак часу. Цікава, што вельмі нязначная колькасць аспірантаў абараніла ў апошнія гады дысертацыі і ў АН БССР, дзе канцэнтраваны вопытныя і кваліфікаваныя навуковыя кадры. У сувязі з гэтым мне ўспамінаецца вельмі злабадзённы артыкул акадэміка Лаўрэнцьева, апублікаваны ў «Правде», у якім разглядаецца пытанне аб падрыхтоўцы маладых кадраў. Аўтар артыкула лічыць падрыхтоўку дастойнай змены са здольнай моладзі не менш адказнай задачай вучонага, чым канкрэтныя вынікі яго навуковай работы.

Вельмі дрэнна абстаіць у нас справы з падрыхтоўкай дактароў навук.

На партыйным сходзе хімфака, дзе я знаходжуся на партыйным уліку, чуліся галасы аб неабходнасці хутчэй пазбавіцца ад ака-

дэмікаў, якія працуюць па сумяшчальнасці і ніякага ўкладу ў навуковую дзейнасць ўніверсітэта не ўносяць, а толькі пераманьваюць лепшых студэнтаў у АН БССР, дзе яны працуюць пастаянна.

Гэты пункт гледжання здаецца мне няправільным. Нам трэба ісці не па лініі расколу, а па лініі далейшага больш цеснага збліжэння з Акадэміяй Навук. Ва ўніверсітэце трэба рыхтаваць столькі здольных да навуковай работы студэнтаў, каб хапіла і нам, і акадэміі. Мы ж, нажаль, нярэдка арыентуемца не на здольнага, а на сярэдняга, а то і адстаючага студэнта. Адлічэнне студэнта з ўніверсітэта—гэта проста невырашальная праблема, хоць у нас ёсць такія студэнты, якія проста не хочуць вучыцца, не маюць элементарных даных для таго, напрыклад, каб займацца па фізіка-матэматычнаму цыклу. Натуральны адсеў тут непазбежны.

Трэба пераходзіць, калі мы думаем клапаціцца аб навуковай змене, здольнай рухаць навуку ўперад, да арганізаванага набору ва ўніверсітэт, а не спадзявацца на стыхійны прыток. Мы клапацімся аб прыёме таварышаў, якія маюць двухгадавы практычны стаж, але не глядзім, што хаваецца за гэтым стажакам. Маладыя людзі, якія два гады правялі ў канц'юлярыях—гэта яшчэ не прадстаўнікі вытворчасці.

Трэба ўжо цяпер рыхтавацца да новага прыёму, шукаць у рэспубліцы людзей, здольных да матэматыкі, фізікі, хіміі, журналістыкі, устаўляюцца з імі сувязі і рыхтаваць іх да паступлення ва ўніверсітэт з тым, каб у будучым з іх выйшлі дастойныя навуковыя работнікі.

☆☆☆

Рэдактар М. ЦІКОЦКІ.

НАШ АДРАС:

Мінск, Універсітэцкі, гарадок, біякорпус, 31;

ТЭЛЕФОН:  
2-07-19

Друкарня выдавецтва ўніверсітэта

АТ 00502

Зак. 1858

Партыйны сход прызнаў работу партыйнага камітэта здавальняючай і прыняў разгорнутую пастанову, накіраваную на паліпшэнне партыйнай работы ва ўніверсітэце. У склад новага партыйнага камітэта абраны тт. Р. В. Булацкі, І. М. Ігнаценка, Г. Д. Лазерка, Р. А. Малюковіч, А. М. Міхайлаў, У. Д. Мухаеў, М. Г. Петрачэнка, П. Ф. Пратасеня, А. Н. Сеўчанка, В. І. Старавойтаў, Ф. П. Шмыгаў. Сакратаром парткома абран т. Р. В. Булацкі.